



Igor Mikhaylovich Luchanok

Да 70-годдзя з днія нараджэння

Ёсць людзі, чые імёны вызначаюць аблічча нацыянальнай культуры. Беларускі піясняр Igar Mihailavich Luchanok адзін з іх. Яго творчасць з'яўляеца сапрауднай эпохай у развіціі музычнага мастацтва Беларусі і Расіі. Імя кампазітара добра вядома ў многіх краінах свету.

Нарадзіўся I. Лучанок у Мар'інай Горцы Пухавіцкага раёна у сям'і ўрача. Сям'я Лучанкоў была надзвычай музыкальная. У 13 гадоў здольны хлопчык стаў вучнем сярэдняй спецыяльнай музычнай школы пры Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. Будучы кампазітар атрымаў добрую прафесійную падрыхтоўку. У 1961 годзе ён скончыў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю, у 1965-м асістэнтуру-стажыроўку Ленінградскай кансерваторыі імя П. Чайкоўскага, у 1971-м аспірантуру пры Маскоўскай кансерваторыі. Яго настаўнікамі былі выдатныя кампазітары і педагогі А. В. Багатыроў і Ц. М. Хрэннікаў. Выканальніцкае мастацтва I. Лучанок удасканальваў у заснавальніка беларускай піяністычнай школы, выдатнага педагога Р. І. Шаршэўскага.

Творчы шлях I. Лучанка пачаўся ў 1960-я гады. Яго дыпломнай работай у Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі стала кантата "Курган" па аднайменнай пазме Янкі Купалы, якая ў 1979 годзе была перапрацавана ў пазму-легенду "Гусляр" для ансамбля "Песняры". Адначасова з кантатай "Курган" была напісана яго другая кантата "Солдатское сердце" – першы твор I. Лучанка на ваенную тэму.

I. Лучанок працаў у розных музычных жанрах. Ён аўтар Струннага квартэта, Санаты для гобоя і фартэпіяна, Канцэртнага скерца для цымбалаў і фартэпіяна, Варыяцый на беларускую народную тэму для фартэпіяна, рамансаў і

хораў, вакальных цыклаў "О, Радзіма бацькоў", "Человеку нужна тишина", "Синий цвет"; музыкі да спектакляў і кінафільмаў. Але галоўнае ў яго творчасці – песня. Менавіта яна прынесла кампазітару першы поспех, калі ў 1966 годзе на Першым Усесаюзным конкурсе савецкай песні з песняй-баладай "Память сердца" кампазітар I. Лучанок, паэт М. Ясень і выканайца В. Вуячыч сталі пераможцамі. Без песен I. Лучанка сёння цяжка ўяўіць музычнае жыццё нашай краіны. Яны закранаюць самыя патаемныя струны сэрца, аббуджаюць добро, свет, любоў. Жамчужынамі песеннай лірыкі з'яўляюцца "Алесья" на слова А. Куляшова, "Жураўлі на Палессе ляціць" на слова А. Ставера, "Вераніка" на слова М. Багдановіча, "Верасы" на слова I. Скурко. Ім ужо па трыццаць гадоў, а яны па-ранейшаму ўваходзяць у кожны дом, свецяцца любоўю юнацтва. З песняй "Вераніка" ансамбль "Песняры" разам з I. Лучанком выступаў у Арганізацыі Аб'яднаных Наций у Нью-Йорку.

Творы кампазітара ўслыхаўшы маці, бацькоўскую хату, любімую Айчыну: "Матулі" на слова Г. Бураўкіна, "Балада пра маці" на слова А. Куляшова, "Бацькоўскі парог" на слова I. Скурко, "Дом престарэлых" на слова Ю. Рыбчанскаага, "Знае толькі Бог адзіны", "Роднаму краю", "Мой родны кут" на слова Якуба Коласа. У класікі песень на тэму Вялікай Айчыннай вайны трывала ўвайшлі песні кампазітара "Если бы камни могли говорить..." на слова Р. Раждзевіскага, «Майский вальс» і «Письмо из сорок пятого» на слова М. Ясеня, "Салаўі Хатыні" на слова Н. Тулупавай і многія іншыя.

содержанию музыки. В процессе звучания оригинальной версии сочинения у ребенка появляется возможность сличения субъективных представлений с образцом музыкально-культурного наследия. Это, безусловно, может считаться его собственным образовательным приобретением, значительно более устойчивым, чем внешние назидательные воздействия учителя.

Пофразное видео- и аудио- восприятие мелодии песни с последующим или синхронным её вокальным воспроизведением интегрирует комплекс психофизиологических свойств ребёнка, индуцирует спорадически востребуемые резервы его организма. Субъективный подбор ритмического аккомпанемента и возможного состава инструментального ансамбля также является художественно-эвристической деятельностью учащихся.

Соединяясь с смыслом музыки, организующей функции учителя, познание ребёнком жизни с помощью музыкального искусства являются его собственным эвристическим приобретением. Раскрытие и реализация истинного значения дефиниции «творчество» осуществляются каждым ребёнком персонально. От адекватности понимания смысла и процессуальной сущности данной категории зависит результативность его социализации, обусловленная объёмом энциклопедических знаний. Именно на их основе возможна не продуктивная, а инновационная деятельность будущего молодого специалиста.

Список литературы

1. Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды / Ю. К. Бабанский; сост. М. Ю. Бабанский. — М. : Педагогика, 1989.

4. Махмутов, М. И. Организация проблемного обучения в школе: кн. для учителей / М. И. Махмутов. — М. : Просвещение, 1977.

5. Оконь, В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. — М. : Вышш. шк., 1990.

6. Скаткин, М. Н. О школе будущего. Перспективы развития советской общеобразовательной школы / М. Н. Скаткин. — М. : Знание, 1974.

7. Ушинский, К. Д. О пользе педагогической литературы / К. Д. Ушинский // Проблемы педагогики / К. Д. Ушинский; ред. кол.: Э. Д. Днепров [и др.]. — М. : УРАО, 2002.

8. Сухотин, А. К. Ритмы и алгоритмы / А. К. Сухотин. — М. : Молодая гвардия, 1983.

9. Сухотин, А. К. Превратности научных идей / А. К. Сухотин. — М. : Молодая гвардия, 1991.

10. Королёва, Т. П. 10 лекций по методике музыкального воспитания / Т. П. Королёва. — Минск : Бестпринт, 2005.

Ігар Міхайлавіч Лучанок

Да 70-годдзя з дня нараджэння

Пачатак на с. 2 вокладкі.

Ігар Лучанок — летапісец сваёй эпохі. Сярод яго твораў — песні пра вечна юную рэвалюцыю, кам-самол, маладзёжныя будоўлі, песні пра Леніна, рамантычная песня пра Мікалая Астроўскага «Старая будёновка» на слова Б. Бруsnікава. Ад гэтых сваіх песень кампазітар не адмаўляеца і сёння. Ён свята верыць у тое, што гісторыю перапісаць нельга. Яе трэба шанаваць. Песні І. Лучанка былі лаўрэатамі штогадовых конкурсаў «Песня года». Іх спявалі І. Кабзон, Н. Багуслаўская, В. Талкунова, Я. Паплаўская, А. Ціхановіч, І. Краснадубскі, ансамблі «Песняры», «Сябры», «Верасы».

У гісторыю сучаснага мастацтва І. Лучанок увайшоў не толькі як выдатны кампазітар, але і як музыкан, педагог, грамадскі дзеяч. Ён бліскуча

іграе на фартэпіяна, цымбалах, акардэоне. У 1982—1986 гадах І. Лучанок узнічальвае Беларускую дзяржаўную кансерваторыю, з 1980 года і па сённяшні дзень — Беларускі саюз кампазітараў. І. Лучанок быў членам Вярхоўнага Савета СССР, удзельнічаў у партыйных і камсамольскіх з'ездах.

І. М. Лучанок — народны артыст Беларусі, народны артыст СССР, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, дзяржаўных прэмій СССР і БССР, ён узнагароджаны ордэнамі «Знак Пашаны», Дружбы народаў, Францыска Скарыны. Імя беларускага кампазітара ўвекавечана ў Маскве на «Плошчы Зорак».

К. Дз. Варанько, вядучы бібліограф Нацыянальнай бібліятэki Беларусі



Музичнае і пізапісьмальнаяе мастацтва: праблемы выкладання 3/2008